

ЗВЯЗДА Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР № 161 (6137) 14 ліпеня 1938 г., чацвер ЦАНА 10 НАП.

Тав. Кокінакі і Брандзініні варочаюцца ў Маскву. Намбры М. Громаў. — Масква—Паўночны полюс—ЗША (да гадзіннага нашага пералёту ў Амерыку). Закрыццё сесіі Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР.

А. А. Ладзін. — Партком не цікавіўся майі работай АГЛЯД ДРУКУ — Алілушчыні з «Палескай праўды». АРТЫКУЛЫ: Патуралічны антыдзяржаўны тэндэнцыям.

П. Прымоў. — Шкодная самасупакоенасць. К. Я. Валчовіч — Багаты ўраджай уборам бёб страг. Глэзоўскі. — Да ўборкі падрыхтаваліся загадзя.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА ХЛЕБАПАСТАВАК

Лічаныя дні адцяляюць нас ад пачатку ўборкі хлеба. Калгасная вёска ў велізарным уздымам рыхтуецца пажаць плады сваёй атакановай работы на сацыялістычных палях, зьявіць багаты сталініскі ўраджай. Прайшоўшыя выбары ў Вярхоўны Совет БССР, бліскучая перамога на гэтых выбарах сталініскага блока камуністаў і беспартыйных паказвалі, як вялікая сіла маральна-палітычнага адзінства беларускага народа, як непахісна яго давер'е да партыі большэвікоў, як багемна яго любоў і ўдзячнасьць вялікаму Сталіну за радаснае, культурнае і заможнае жыццё.

Свае гарачыя пачуці савецкага патрыятызма прапоўняе БССР і, у прыватнасці, калгаснае сялянства рэспублікі дэманструюць зараз дружнай падліткай на пазыку трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года). Гэтыя свае пачуці калгаснікі і працоўныя аднаасобнікі прадэманструюць яшчэ раз у дні ўборкі ўраджая, калі першыя ж снапы хлеба адцяюць на прыёмачныя пунты для здачы дзяржаве. Няма сумнення, што ў першыя ж дні ўборкі і абмалоту на пунты Загатарыю хлынуць вялікія патакі хлеба. Хлебнымі аб'ёмамі, тонамі збожжа калгаснікі БССР яшчэ раз дамажуць, што ім багемна дарагі інтарэсы дзяржавы, што для іх «...першая заповедзь — выкананне плана хлебазагатоўкі» (Сталін).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ ФРОНТ ЛЕВАНТА

Згодна афіцыйнай зводкі Іспанскага міністэрства абароны за 12 ліпеня, у сектары горага масіва Эспана (за 20 кілометраў ад берага) ідуць жорсткія баі. Рэспубліканскія войскі ўтрымліваюць вяршыню горага масіва на вышыні 1.400 метраў паблізу Хінкэра і іншыя стратэгічныя пазіцыі, затрымліваючы прасоўванне мясціжнікаў у гарах.

Найбольш жорсткімі, ажыццяўляюцца ў двух напрамках: на ўсход ад Сегорбе (важны камунікацыйны цэнтр, размешчаны на паўднёвы захад ад гары Эспана) і ўздоўж берага, стрымліваюцца рэспубліканскімі войскамі. У правіны Тэрүүл прадаўжаюцца ўвароты баі ў сектары Кампіль. У сектары Артана (паблізу Бурьяна) рэспубліканскія войскі адбілі ў мясціжнікаў Ла Вамелья, феадальны замак Кастро і вышыню 608. Мясціжнікі кінуліся ўцякаць.

ІСПАНСКАЯ НОТА АНГЛІЙСКАМУ ўРАДУ

ПАРЫЖ, 12 ліпеня. (БЕЛТА). Агенцтва Эспанія публікуе тэжэт ноты, якія Іспанскі пасол учора ўручыў у Лондане англійскаму міністэрству замежных спраў. У ноце прыводзяцца некаторыя даныя, якія датычаць італьянскай інтэрвенцыі ў Іспаніі, падаюцца звесткі перагавораў, што адбыліся паміж Італіяй і генералам Франка.

Італьянскія лётчыкі насілі-б форму іспанскай авіяцыйнай арміі і служылі-б пад выдуманымі іспанскімі імёнамі. Советнікі італьянскага генеральнага штаба, прыкамандыраваныя да штаб-квартиры генерала Франка, вельмі-б на сваіх пастах, але ў будучым яны лічыліся-б аташе італьянскага палітства і насілі-б грамадзянскую форму.

Закрыццё сесіі Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР

ТБІЛІСІ, 11 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння на заключным пасяджэнні сесіі Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР разгледзена пытанне аб фарміраванні Савета Народных Камісароў рэспублікі. Дэпутат В. М. Вакрадзе ўносіць на разгляд Вярхоўнага Савета прапанову аб складзе Савета Народных Камісароў Грузінскай ССР. Тав. Вакрадзе адзначае, што ў мяркуемым ім складзе Саўверыма большасць — новыя, маладыя работнікі.

Савет утварэа ўрад Грузінскай ССР на чале з старшынёю Савета Народных Камісароў Грузінскай ССР В. М. Вакрадзе і намеснікамі старшыні СНК В. Г. Джэганозавым і Г. Ф. Стурэа. Дзюгімі ападыментамі вітаюць дэпутаты і ўсе прысутныя ў залі новы склад урада Грузінскай ССР. Пасля прывітаньняў дэлегацыя працоўных Абхазскай АССР і піонерскіх старшыняўства тав. Кочламазашвілі аб'явіла першую сесію Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР закрытай.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У сектары Карабанчаль (на поўдзень ад Масквы) рэспубліканцы, уварваючы міну, прычынілі мясціжнікам цяжкія страгі і захпілі вялікую колькасць палонных.

КРУГАСВЕТНЫ ПЕРАЛЁТ ГОВАРДА ЮЗА

МАСКВА, 13 ліпеня. (БЕЛТА). Учора Масква гасціна сусцрала выдмага амерыканскага лётчыка Говарда Юза і яго спадарожнікаў, робячых скорасны кругасветны пералёт на двухматорным самалёце «Локхінд-14» па маршруту Нью-Ёрк—Парыж—Масква—Омск—Якуцк—Фэрбенкс—Нью-Ёрк.



Сталінскае заданне выканана. Устаноўлен новы сусветны рэкорд дальнасці палёту па прамой. (З фото плаката, выданнага ў 1937 годзе.)

МАСКВА—ПАУНОЧНЫ ПОЛЮС—ЗША

Да гадзінна нашага пералёту ў Амерыку 12 ліпеня, у 3 гадзіны 21 мінуту па маскоўскаму часу, чырвоныярылы самалёт адлятаў ад бетоннай дарожкі Шчолкаўскага аэрадрома, адкуль 19 чэрвеня вылёцеў па тэму-ж на прамаю самалёт Валерыя Чкалова, Георгія Байдукова і Аляксандра Белькова.

Праз 62 гадзіны 17 мінут пасля старту і пасляў машыну ў даліне Сан-Джасінто, размешчаную за 10.148 кілометраў ад Масквы. Адначасова ўдалося пабыць два сусветныя рэкорды — на дальнасць палёту па прамой і па лонама. Дасягненне адважных французскіх пілотаў — Росі і Кодос, прайшчых па прамой 9.104,7 кілометра, было перакрыта.

У далейшым палётны праект савецкіх людзей, адправіліся натхнёныя таварышам Сталіным. Натуральна таму, што хутка пасля пасадкі ў сталіну свяшчэнны савецкі зямлі радзётелеграф перадаў наступныя нашы словы:

«МАСКВА, КРЭМЛЬ, СТАЛІНУ Эпіжак выражае сваю адданасць, любоў і ўдзячнасьць за тое давер'е, якое Вы нам аказалі. Прысячам наш пералёт Вам, вялікаму правадчыру народаў!»

ГРОМАЎ, ЮМАШЭ, ДАНИЛІН. Выбары намі маршрут праз Зямлю Франца-Іосіфа, Паўночны полюс, астравы Патрыка і Бенкса нельга назваць лёгкім. Неспрыяльны ў значнай частцы шляху былі і метэаралагічныя ўмовы.

Ужо праз 20 мінут пасля ўзлёту, калі пераружаная машына ішла на вышыні 400 метраў, зямля скрылася перш за воблакамі, а затым за туманам.

Да берагоў Барэнцава мора прышляе прабоў і шліпым палёце два навалыччых фронты. За востравам Калгуевым, дзе спартыўныя камісары зарэгістравалі час прахоту самалёта над кантрольным пунктам, мы з 200-метравай вышыні падняліся ўверх і знізіліся зноў толькі пасля таго, як убачылі берагі Новай Зямлі. Тут нас таксама чакалі спартыўныя камісары.

Далейшы шлях ляжаў над воблакамі. Скорэ радзікі «вожы» ў воблачнасці відзеліся крыгі і вада.

Па радыёмажыку вострава Рудольфа мы павялі машыну дакладна па курсу «норд». Хутка пень ад нашага самалёта быў візнен на вяршынях гор Зямлі Франца-Іосіфа, якія прыгметна відзеліся з густога туману.

За востравам Рудольфа заслона воблакаў аусім заарыла ільды Цэнтральнага палярнага басейна. Магутныя цыклон перагаралі ў шлях на Паўночны полюс. Давялося парамачы яго на вышыні ў 4.500 метраў — паміж двума слакамі воблакаў. Тут з'явіўся правы першы барабчу з абледзяненнем самалёта.

Пралятаючы над Паўночным полюсам, мы пасля прывітаньняў радыёграм адважным зможышчам дрэйфуючай станцыі — таварышам Папаніну, Кружэло, Шыршову і Фёдараву.

Прафшы ўсялякую яшчэ агні цыклон, мы хутка ўбачылі астравы Патрыка і Бенкса. Яны былі амураваны вяршынямі лядавымі паліамі. Толькі на поўдзень ад вострава Бенкса адкрылася чыстая вада.

Хутка самалёт паліцеў над пейзажымі берагамі Канады, сярэччымі балотамі і азёрамі.

Да Скалістых гор надвор'е спрыяла палёту. Далей мы зноў стэрэлі магутныя пыхлон. Пры моцнай баўтанні я пачаў умяцца самалёт ўверх, каб прабыць цыклон, не ўхіляючыся ад прамаю шляху. Прыборы паказвалі 5.600 метраў вышыні. Машына пачала пакрывацца лёдам, а вада рачытара ў разразданым прасторы была блізка да кіпення. Давялося знізіцца да 3.500 метраў.

У раёне Сіэтыя мы накіраваліся да ўзбярэжжа Ціхага акіяна.

Калі па разліках штурмана самалёт вышаў да акіяна, над намі стала сучасна заслона воблакаў. Арменіроўка была аблечана толькі магутнымі радыёмажыкам, якія беспылімакова паказвалі нам шлях.

Да Сан-Францыска самалёт паліцеў ужо ўжор. Горад напалову быў закрыт ніжмі воблакамі. Відна была толькі яго прыбярэжная частка.

На далейшым шляху машыну весці было лясчэй, бо на адлегласці, прыкладна ў 25 міль адзін ад другога, ярка мігалі чырвоныя і белыя агні аэрамажыку.

Дзювіткам мы прыляцелі ў раён Лос-Анжэлеса. Бераг акіяна і ўсе аэрадрома былі ахутаны туманам. Давялося лянець далей да Сан-Дыяга, да мексіканскай граніцы. Аднак і тут аэрадрома былі закрыты туманам. Тады пяралылі вярнуцца на поўнач і шукалі пасадачную плянцоку паміж гор. Нарэчце такая плянцока была знойдзена. Я некількі разоў аглядзеў яе з пярэтра, некількі разоў прафшы над ёю брыючым палётам і, нарэшце, павялі машыну на пасадку.

Вельмі хутка да нашага самалёта пачалі сыхкацца патуны народа. З усіх канцоў несліся аўтамабілі.

Нашай першай марай пасля таго, як мы закончылі свой палёт, было вярнуцца, хутчэй вярнуцца ў сваю любімую краіну для таго, каб падзяліцца радасцю са сваім вялікім народам, для таго, каб хутчэй уобачыць натхніцеля нашага пералёту Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Два пералёты савецкіх лётчыкаў з Масквы праз Паўночны полюс і Злучаныя Штаты Амерыкі паказалі ўсмаму свету, што транспартаўная паветраня траса ў поўнай меры прыгодна для рогулярных найкарапейшых зносіна паміж двума вялікімі вяршамі свету.

Справа толькі ў абсталяванні гэтай трасы, расстаноўцы радыёмажыку, падрыхтоўцы прамежных авіябаз і т. д.

Пералёт цераз Цэнтральны палярны басейн паказаў таксама сіду і магучаснасць нашай савецкай авіяцыі, галоўнасць савецкіх людзей рабыць лобна подвігі для шчасця і славы сваёй аўдоўнай радзімы.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ГОД РАБОТЫ ПАРТЫЙНОЙ АГУЛЬНАДУКАЦЫЙНАЙ ШКОЛЫ

ПОСПЕХ ВЫДАТНАЙ РАБОТЫ

Пры правярцы прычыны, таму многія члены і кандыдаты партыі, якія на невялікі год вучыліся ў гуртках палітграматы, на гісторыі партыі, — палітычна неписьменны, было ўстаноўлена, што рэд. комуністаў, займаючыся на некалькі год у сетцы партасети, дрэнна засваіваюць прайсходнае ў сілу сваёй агульнадукацыйнай малапісьменнасці.

Стала ясна, што пакуль гэтыя камуністы не авалодалі элементарнай пісьменнасцю, не вучацца як след чытаць і пісаць, ім цяжка будзе засвоіць не толькі гісторыю партыі і левінізм, але і палітграматы, ім цяжка працаваць газету, авалодалі газетным матэрыялам.

У сувязі з гэтым перад раённым камітэтам партыі Сталінскага раёна г. Менска яшчэ ў перыяд правяркі партдакументаў у 1935 г. усталала пытанне аб арганізацыі на прыкладу Маскоўскага камітэта ВКП(б) агульнадукацыйнай школы для камуністаў. Аднак ворагі народа, якія арудвалі ў той час у партыйным апарате, у райкоме партыі, у Менскім гаркоме і ЦК КП(б)Б, усяляк тармазілі арганізацыю агульнадукацыйнай школы.

Школа была створана і пачала сваю работу 7 ліпеня 1937 г. У раёнай школе займалася 120 камуністаў. Заняткі праводзіліся па 4 гадзіны ў дзень 10 разоў у месяц. Большасць слухачоў — старыя рабочыя з вытворчасці, стэханаўскія стэханаўскія заводы імя Варашылава, імя Кірава, скуравады «Большэвік», фабрыка «Комунарка» і іншыя, якія маюць па 20 і больш год вытворчага стажу.

Асноўны ўпор у праграме школы быў узяты на павышэнне агульнадукацыйнага ўзроўня, на развіццё вуснай і пісьмовай мовы. Праграмы і план заняткаў былі зацверджаны раённым камітэтам партыі. У праграму ўваходзілі: руская мова, географія, арыфметыка, прыродазнаўства, палітграматы і гігiena палітыка.

У школе падаран кваліфікаваны на стаўніцкі склад, які карыстаецца павягата ўсіх слухачоў.

Школа праводзіла рад мерапрыемстваў на ўважліва ідэяна-палітычнага росту слухачоў, калектывуны прагледзілі гісторыя-рэвалюцыйныя «Кінофільмы» «Ленін у Кастрычніку», «Кірава Советам», «Валадаўскія дні». Быў арганізаван праглед пастаноўкі «Праўда», арганізаваныя экскурсіі, паходы на канцэрты, слухачы забіраючыся білетамі на наведванне лекцыяў пры РК КП(б)Б і іншых лекцыяў. Куплялася палітычна-масавая перыядычная літаратура, якая раздавалася слухачам, і т. д.

За першы год работы агульнадукацыйнай школы камуністы-слухачы шчыра дабіліся вялікіх поспехаў у вучобе. Канцэрт партыі завода імя Кірава тав. Супіт П. Л. гаворыць: — Я вучыўся раней многа ў розных гуртках, але нічога не навучыўся. Праўда, я ўмеў чытаць, пісаць, лічыць, але ніякіх правілаў не ведаў і таму пісаў з памылкамі, не ведаючы аб іх. Мая малапісьменнасць адрывала мяне ад актыўнага палітычнага жыцця. Займаючыся ў вятчарнай агульнадукацыйнай школе, я многаму навучыўся.

Бясспрэчна, школа намнога павышала агульнадукацыйны ўзровень кожнага камуніста. Школа дала магчымасць камуністам хутэй асвоіць асновы палітграматы і сярэняе ўважліва іх ідэяна ўзроўню.

Аднак работай школы малапісьменныя камуністы не цікавіцца парткомы прадырмемстваў.

Толькі пасля спецыяльнага рашэння бюро РК КП(б)Б сакратар парткома завода «Большэвік» узяўся за арганізацыю і правярку вучобы малапісьменных камуністаў школы, якую наведваюць 17 членаў і кандыдатаў партыі, у выніку атрымаліся наступныя вынікі. Зароў ў партарганізацыі завода імя Варашылава вучоба малапісьменных камуністаў не аддавае ніякай увагі. 8 і 13 слухачоў з членаў партыі — Рыжкоўскі, Сольд і Шмідт — зусім не займаліся, а Грынгольц, Акуліч, Смольскі і інш. рабілі частыя прагулы, таму дрэнна паспявалі ў вучобе. Також становіцца з вучобай малапісьменных камуністаў і ў партарганізацыях арпелі «Чырвоны інвалід», завода імя Кірава і інш.

9 ліпеня бюро РК КП(б)Б абмеркавала вынікі работы агульнадукацыйнай школы камуністаў за 1937—38 год і прыняло спецыяльнае рашэнне па зніжэнню меўшых недахопаў, наменшышы канкрэтныя мерапрыемствы аб разгортванні далейшай работы школы на 1938—39 вучэбны год. Па рашэнню райкома з будучага вучэбнага года ўводзіцца 5 клас.

У заключэнне неабходна сказаць, што да апошняга часу ні гарком партыі, ні аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б не аддаюць увагі агульнадукацыйнай вучобе малапісьменных камуністаў. На гэту справу не адпужаюць ніякіх сродкаў. Гэтым пытаннем ніхто не цікавіцца. Вучоба малапісьменных камуністаў чамусьці не прадугледжана ніякімі планами партыйнай асветы.

Так далей не можа быць. Вошты работы агульнадукацыйнай школы Сталінскага райкома пажаавае, нахолькі свочасовам і правільным з'яўляецца мерапрыемства аб арганізацыі такой школы для малапісьменных камуністаў. Адсюль ставіцца пытанне, што трэба даць агульнадукацыйным школам для камуністаў поўнае права на існаванне, уключыўшы іх у агульную сетку народнай асветы, арганізуючы такія школы па ўсіх гарадах і раёнах рэспублікі.

Б. ЗЕЛЬЦЭР, заг. культпропа Сталінскага РК КП(б)Б.

НА ДАСЯГНУТЫМ НЕ СПЫНЯЦЦА

Я ўступіла ў партыю ў 1924 годзе малапісьменнай. Але, як член камуністычнай партыі, я ўсім мерамі імкнулася да таго, каб падняць свой ідэяна-палітычны ўзровень. Займалася ў многіх вятчарніх школах і гуртках, дзе вучыліся багучую палітыку, гісторыю партыі.

Але ўсе гэтыя школы, гурткі працавалі бясцёмна, бяспланова, рыўкамі і вельмі мала давалі карысці, асабліва для малапісьменных. Усім вядома, што для вучэбнай гісторыі партыі трэба ўмець складваць канспект, рабіць на лекцыях запискі, ведаць гісторыю народаў СССР. Для вучэбнага багучай палітыкі трэба было ведаць географію, матэматыку, прыродазнаўства, што кароткатэрмінова школы і гурткі нам не давалі.

У 1937 годзе па ініцыятыве Сталінскага райкома была створана спецыяльная партыйная агульнадукацыйная школа. За год вучобы ў гэтай школе мы навучыліся і маем узнёсненне аб географіі, прыродазнаўстве і гісторыі народаў СССР.

Мы паспяхова закончылі 4 клас. Зараз нас перавялі ў 5, але на гэтым спыніцца нехта. Трэба, каб Сталінскі РК КП(б)Б справу арганізацыі школы даў да канца — г. зн. увяў шосты і зямля класы, даўшы магчымасць набыць напоўную сярэдняе асвету.

Е. С. КУНЦЭВІЦКАЯ, слухач партыйнай агульнадукацыйнай школы (партарганізацыя Цэнтральнай рабачай поліклінікі).

ТАКУЮ ШКОЛУ ТРЭБА СТВАРЫЦЬ У КОЖНЫМ РАЁНЕ

Школа асабіста мне дала вельмі многа. Я зараз магу бегла чытаць і правільна разбірацца ў прагучанай мною газеце.

Зараз, калі я авалодала мінімумам агульнадукацыйных ведаў, я лепш магу разбірацца ў прахаджанні курса гісторыі ВКП(б). Маё пажаданне, каб школа не спынілася на 4 і 5 класах, а пашыралася далей — да 7—8 класаў.

Неабходна, каб культпроп ЦК КП(б)Б, скарыстаўшы вошты Сталінскага РК КП(б)Б, выяўяў арганізацыю і правільна разбірацца ў такой школе.

Для гэтага ёсць усе магчымасці — добрыя выкладчыкі, добрыя памішкі і шмат слухачоў, якіх патрэба падняць узровень сваіх агульнадукацыйных ведаў. С. Н. ТАЛМАЧОУ, слухач агульнадукацыйнай школы (партарганізацыя музея Рэвалюцыі).

ШКОЛА ДАЛА ВЕЛІМІ МНОГА

Я пачаў займацца ў агульнадукацыйнай партыйнай школе з пачатку арганізацыі. Мне вучоба дала вельмі многа. Раней я не мог арыентавацца па географічнай карце і зусім не ведаў, што такое прыродазнаўства, пра пер-жа я добра чытаў географічную карту і ведаў прыродазнаўства.

Маё поспехі ў вучобе даюць гарантыю ў тым, што я, перайшоўшы ў пяты клас, з поспехам яго закончу.

Сталінскаму райкому ў далейшай праграме работы школы трэба прадугледзець выкладанне такіх прадметаў, як вучэбнае гісторыі партыі хоць-бы па падручніку, з тым, каб перайсці потым на вучэбнае гісторыі партыі па першакрыніцах.

І. Ф. ВАЛОДЗІН, слухач агульнадукацыйнай школы, слесар завода імя Кірава.

ПАРТКОМ НЕ ЦІКАВІЎСЯ МАЁЙ РАБОТАЙ

У 1937 годзе ў кастрычніку месяца пры райкоме КП(б)Б Сталінскага раёна была арганізавана агульнадукацыйная школа для малапісьменных членаў і кандыдатаў ВКП(б). Прышоў я ў гэту школу малапісьменным. Пры ўпартнай рабоце над сабой і клопатах выкладчыкаў, я ў школе атрымаў вельмі многа. Атрымаў-бы яшчэ больш, калі-б партарганізацыя гарсовета, у якой я знаходжуся, была зацікаўлена ў паспяхавасці май вучобы і іншых членаў партыі. Партком ні разу не пацікавіўся, як я займаюся, у чым маю патрэбу, не правяралі мяне, а часам зрываў маё вучубе тым, што адрываў ад заняткаў іншымі навукамі.

А. А. ЛАДЗІН, слухач партыйнай агульнадукацыйнай школы (партарганізацыя гарсовета).



Перадавача моладзь віцебскіх фабрык і заводаў без адрыў ад вытворчасці авалодала летнай справай пры Віцебскім авіялету. НА ЗДЫМКУ: Т. К. Сіпінска Т. К. — дачка калгасніка, работніца друкарні, якая без адрыў ад вытворчасці авалодала летнай справай. Фото Пачаева (СФ).

«...Віншую з бліскучым завяршэннем пералёта Масква — Паўночны полюс — Злученым Штатам Амерыкі і ўстанавленнем новага сусветнага рэкорду дальнага палёта па прамоі. Захоплены вашым героізмам і майстэрствам, праўдзінным пры дасягненні новай перамогі савецкіх авіяцый. Працуючы Савецкага Саюза генерала вам поспехам. Абдымаем вас і паціскаем вашы рукі».

Выдатнейшы майстры летнага мастацтва, героі транспартнага пералёта пачыраў неўядаўдальнай славай крылі савецкай авіяцыі, прымуслі ўвесь свет праклінацца перад мужнасцю, доблесцю і героізмам савецкіх людзей. Вошты што пісала, напрыклад, архі-буржуазная «Нью-Ёрк Таймс».

Гэгае бацькаўскае прывітанне з'явілася лепшай узнагародай героям. Усе свае пачуці бязмежнага шчасця і радасці, пачуці безаветнай любі да сваёй радзімы, да свайго бацькі, друга і настаўніка — вялікага Сталіна, уключалі яны ў радкі свайго пісьма ў адказ на прывітанне мудрага прарадцы народа і яго саратнікаў. «Нама слоў, каб выказаць нашу ўдзячнасць партыі, уряду, асабіста Вам, дарагі таварыш Сталін, за цёплае прывітанне. Наш поспех — паказальнік сілы і магутнасці вялікага Савецкага Саюза, атрымаўшага адну перамогу за другой. Будзем шчаслівы выканаць і ў далейшым любое заданне на карысць любімай радзімы. Громаў, Юмашэў, Данілін».

У аўгуставым выданні пералётнага пералёта Масква — Паўночны полюс — Злученым Штатам Амерыкі і ўстанавленнем новага сусветнага рэкорду дальнага палёта па прамоі. Захоплены вашым героізмам і майстэрствам, праўдзінным пры дасягненні новай перамогі савецкіх авіяцый. Працуючы Савецкага Саюза генерала вам поспехам. Абдымаем вас і паціскаем вашы рукі».

Агляд друку

АЛІЛУЙШЧЫКІ З „ПАЛЕСКАЙ ПРАЎДЫ“

7 ліпеня гомельская абласная газета «Палеская праўда» (намеснік адназначнага рэдактара тав. Шап) у заметцы «Калі, нарэшце, адбудзецца сход партыйнага актыва Гомеля» пісала аб тым, што

7 ліпеня быў склікан агульнараёндскі сход партыйнага актыва. На гэтым сходзе камуністы падвергну жорсткай і заслужанай крытыцы доклад абска сакратара абкома і гаркома КП(б)Б тав. Куртана. Камуністы прама гаварылі, што сакратар гаркома і абкома тав. Курган не прымаў мер да хутчэйшай ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, зусім слаба выконвалі рашэнні студзеньскага пленума ЦК ВКП(б). У рабоце аб-кома і гаркома тав. Курган культываваў самасупакоенасць, дэмабілізацыйныя намеры. Камуністы прама гаварылі, што трэці сакратар тав. Кузавенкава больш займаецца абшчаннямі, чым кіраўніцтвам прамысловасцю і дапамогам маладым гаспадарнікам.

«Гомельскай партыйнай арганізацыі патрабуюць неабходнага абгаварэння на сходзе партыйнага актыва».

Можна было-б чакаць, што газета ўказа тым пытанні, якія патрабуюць абмеркавання на партыйным актыве, на гэтых пытаннях мабілізуе камуністаў і будзе ўспяляк садейнічаць разгортванню крытыкі і самакрытыкі.

Але гэтага не здарылася. У сваёй, па сутнасці, алілуйскай заметцы, старанна аберагаючы гонар мудрага кіраўнікоў абкома і гаркома, газета не паказала сапраўднага становішча спраў у Гомельскай вобласці.

А між тым пісьм ёсць пра што. Узяць, к прыкладу, работу прамысловасці. Такія буйныя прадпрыемствы, як шклозавод, дрэвапрадоўчы камбінат, папярочная фабрыка «Герой працы», рэчышчы і рагачоўскі лесазавады і рад іншых, не выканалі профплану. Гэта гаворыць аб тым, што ліквідацыя вынікаў шкодніцтва на гэтых прадпрыемствах ідзе вельмі марудна. Газета-ж праўдзіла алілуйскі спадок, яна задаволена тым, што

«поўгадовы план прамысловасці па Гомельскай вобласці выканан на 103 проц. Гэта паказвае, што прадпрыемствы працавалі надарна».

Завяшчачоў інфармацыю аб сходзе актыва, намеснік рэдактара тав. Шап, уладдаваўся прадураду шведарскаму пачкуру, рашыў: «Вошты высеў а з нары ды голалем па ўсёй рэчцы праўдліву!». Газета піша:

«А між тым пісьм ёсць пра што. Узяць, к прыкладу, работу прамысловасці. Такія буйныя прадпрыемствы, як шклозавод, дрэвапрадоўчы камбінат, папярочная фабрыка «Герой працы», рэчышчы і рагачоўскі лесазавады і рад іншых, не выканалі профплану. Гэта гаворыць аб тым, што ліквідацыя вынікаў шкодніцтва на гэтых прадпрыемствах ідзе вельмі марудна. Газета-ж праўдзіла алілуйскі спадок, яна задаволена тым, што

«поўгадовы план прамысловасці па Гомельскай вобласці выканан на 103 проц. Гэта паказвае, што прадпрыемствы працавалі надарна».

За гэтай сярэдняй лічбай газета не ўбачыла дрэннай работы асобных фабрык і заводаў.

Паведамля лічыць і аб тым, што па-кльпіні не прыгледзена да адкана-цы. Вошты ўсё, што знавішча газета магчымым змясціць на сваіх старонках. А тую вострую крытыку, якая была на актыве па адрасу абкома, гаркома і яго сакратараў тт. Куртана, Кузавенкава і інш., старанна захавала ад чытачоў.

Не лепш справа і ў сельскай гаспадарцы. Аб гэтым красамовна гавораць лічбы. Так, па Гомельскай вобласці падліта палару толькі 69 проц, скошана сена 9,6 проц. Зусім дрэнна справа са сцягваннем хутароў. Вакол гэтага пытання не выдзена ніякай палітычна-масавай работы. У ралзе раёнаў (Жлобін, Свяцілавічы, Чэзарскі і інш.) вельмі марудна ідзе падрыхтоўка да ўборачнай. Пытанні рамонту і пабудовы школ, жыллёвага будаўніцтва і рад іншых пражоўвае міма ўвагі газеты. Яна іх не ўзяла, не мабілізуе вакол гэтых пытанняў партыйныя арганізацыі і працоўных вобласці.

У такім-жа тоне напісан і перадавы артыкул, які прысвечан сходу партыйнага актыва. Гэты артыкул ад пачатку да канца пабудаван з такіх фраз:

«Асабіліваю ўвагу патрэбна звярнуць на правядзенне агульных партыйных сходоў... Неабходна палепшыць кіраўніцтва... Правярка вынавання пэвінна стаць занаомам... Неабходна ўзмацніць і палепшыць работу па прыёму ў партыю... У мэтах дэлегаві вылучаюцца трэба прыктыкавецкі скліканне іх сходоў... Задача ў тым, каб замечавець дасягнуты поспехі... Нама сумнення ў тым, што гомельская партарганізацыя будзе перадавой».

«Асабіліваю ўвагу патрэбна звярнуць на правядзенне агульных партыйных сходоў... Неабходна палепшыць кіраўніцтва... Правярка вынавання пэвінна стаць занаомам... Неабходна ўзмацніць і палепшыць работу па прыёму ў партыю... У мэтах дэлегаві вылучаюцца трэба прыктыкавецкі скліканне іх сходоў... Задача ў тым, каб замечавець дасягнуты поспехі... Нама сумнення ў тым, што гомельская партарганізацыя будзе перадавой».

У гэтым не знойдзец балях прычыноўшых палітычна-завостраных артыкулаў. Як толькі гуртка захопліваць аб выкарчоваванні раптыку шкодніцтва, аб рабоце гаркома, абкома, талды можа газета бляжне ў бязмястоўшых, некрытых матэрыялах. Толькі зрэдку, у крайнім выпадку, газета накіроўвае свой агонь супроць другарадных работнікаў.

Ні аднаго прыклада, факта дрэннай работы работнікаў гаркома, абкома — няма. Ні аднаго грана крытыкі і самакрытыкі — няма.

Прыклад гэтаму — перадавы артыкул, прысвечаны будаўніцтву школ, якое зрываецца. Газета з вялікімі труднасіямі, бязліва, з аглядкай «вышчыла» некалькі раптыку аб тым, што загалдык Белудкааторы Лісоўскі і дырэктар стэханаўскай дамоў Персілія зрываюць будаўніцтва школ.

Самакрытыка і крытыка, як вядома, толькі талды дзейна, калі іна, як гаворыцца, мае імя, імя па бацьку і прозвішча. Намеснік-жа рэдактара «Палескай праўды» тав. Шап бязліва, без імен і прозвішчаў мімаходна наогул угадываюць гарком, партыйныя арганізацыі, напачуна, бяючыся, каб не выклікаць гнеў начальства.

Такі-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.

Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-каў народа.

Рэдактару «бяззубаму», схаваўшыся за імя, можна далей вострае крытычае слова, жадаючы жыць з усімі ў міры і ладзе, няма чаго рабіць у большэві-кай газеце.


Такая-ж бязлівы тон перадавога артыкула «Віншаві поўгадовай работы і ааачы прамысловасці». Ні аднаго сло-ва аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, аб павышэнні рэвалюцыйнай пільнасці, аб выкарчоваванні прытаўшыхся вора-ка



ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб ходзе сельскагаспадарчых работ у калгасах па абласцях і раёнах БССР на 10 ліпеня 1938 года (у процантах)

Table with columns for regions (Вобласці і раёны) and various agricultural metrics. Includes sub-sections for Віцебская, Гомельская, Мінская, і Палеская вобласці.



12 ліпеня працоўны БССР святкаваў XVIII гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускай акупацыі. Вечарам у Менску на стадыёне «Дынама» адбылася фізкультурнае свята...

НАВЕСЦІ ПАРАДАК НА ДРАВЯНЫХ СКЛАДАХ МЕНСКА

Для лепшага забяспячэння працоўных горада дравамі, вясенню мінулага года быў створаны ў Менску спецыяльны паліён тавару. Партыя і ўрад стварылі ўсе ўмовы для паспяховай работы гэтай новай гаспадарчай арганізацыі.

МЕНСК У ДНІ НАРОДНАЙ УРАЧЫСТАСЦІ

Радасна адзначылі працоўныя сталіцы БССР XVIII-годдзе вызвалення Беларусі ад беларускай акупацыі. Вечарам 11 ліпеня заліты светам вуліцы ўпрыгожана горада запойнімі натоўпамі пяснярчых арганізаваных людзей.

У ГАСЦЯХ У ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Віцебскі, 12 ліпеня. (Мар. «Звязда»). Ліпеньскае сонца ярка асвятляе святочна ўпрыгожаны горад. Мноства чырвоных сцяжкоў на яго цэнтральных вуліцах, ускраінах. Усюды — партреты вялікага Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў — дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР таварышчы Маладая, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Ежова, Андрэева, Жданова, Мікіяна, Любоўна ўпрыгожаныя жывымі кветкамі.

ГАСТРОЛІ УЗБЕКСКАГА АНСАМБЛЯ ў БССР

ГОМЕЛЬ, 13 ліпеня. (Мар. «Звязда»). 12 ліпеня ў Гомель прыехаў на гастролі ансамбль музыкі, песні і танцаў Дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармоніі брацкай Узбекскай сацыялістычнай рэспублікі пад мастацкім кіраўніцтвам народнага артыста Узбекскай ССР ордэназнана Тохтасын Джалілава.

РАШЭННІ СНК БССР НЕ ВЫКОНВ ЮЦЦА

Соўнарком БССР не раз адзначаў недавальнічы ўзровень працоўных у дарожным будаўніцтве па рэспубліцы БССР. Адначасова Соўнарком абавязваў кіраўніцтва раёнаў і абласцей асабіста праверыць выкананне работ па дарожнаму будаўніцтву.

СВЯТА ДЗЯЦЕЙ

12 ліпеня ўрачыста адкрыты лагер выдатнікаў вучбы школ Менска, у якім агулам атрымае 255 вучняў. Лагер размясціўся ў Драздках. Яго пачаўшы хаваніца ў пемкім зялёным тугаста саснолагабору. Побач па ізаўрудку мургу дугоў ітэч рэчка з пясчанікам іліаінамі па берэгах. Тут вельмі добрае месца для здаровага і цікавага адпачынку дзяцей.

Advertisement for 'ТРОПА ПІШОЊА' (The Path of the Pioneer) at the Drama Theatre of the BSSR. Includes showtimes and ticket prices.

Advertisement for 'ПРЫЁМ студэнтаў' (Student Admission) at the Novobarysaski Lestatshnikum. Details admission requirements and dates.

Advertisement for 'ПРЫЁМ вучняў' (Pupil Admission) at the Vitebsk Mestatskaya Vuchylnitsa. Details admission requirements and dates.

Advertisement for 'ПРЫЁМ студэнтаў' (Student Admission) at the Vitebsk Pedagogical Institute. Details admission requirements and dates.

Advertisement for 'Скупляе шклотару' (Buying Glassware) at the Belarussian Glass Plant. Details types of glassware and prices.

Advertisement for 'ПРЫЁМ студэнтаў' (Student Admission) at the Ratchynskaya Pedagogical Institute. Details admission requirements and dates.